

ЗАЦВЯРДЖАЮ

Начальнік аддзела
ідэалагічнай работы,
культуры і па справах
моладзі

Краснапольскага
райвыканкама

_____ С. А. Сазонава
“ _____ ” _____ 2021 г.

ПАЛАЖЭННЕ АБ ПРАВЯДЗЕННІ РЭГІЯНАЛЬНАГА КОНКУРСУ ГАРМАНІСТАЎ-АМАТАРАЎ “СПЯВАЕ ГАРМОНІК”

I. Агульныя палажэнні

1. Рэгіянальны конкурс гарманістаў-аматараў “Спявае гармонік” праводзіцца ў рамках рэгіянальнага фестывалю фальклорнага мастацтва “Чары сівой даўніны” у аграгарадку Горы Краснапольскага раёна Магілёўскай вобласці 9 ліпеня 2021 года.
2. Арганізатар конкурсу – ДУК “ЦКС Краснапольскага раёна” пры падтрымцы аддзела ідэалагічнай работы, культуры і па справах моладзі Краснапольскага райвыканкама.

II. Мэты і задачы конкурсу

1. Папулярызацыя народнага інструментальнага мастацтва, захаванне і развіццё народнай музычнай культуры рэгіёна.
2. Захаванне народных традыцый, падтрыманне інтарэсу да культурна-гістарычнай спадчыны рэгіёна.
3. Выяўленне і падтрымка таленавітых выканаўцаў і носьбітаў фальклорнай музычнай спадчыны.
4. Стварэнне ўмоў для адпачынку, абмену вопытам, творчым зносінам і яднання вакол культурных каштоўнасцяў роднага краю.

III. Умовы правядзення конкурсу

1. Конкурс адбудзецца 9 ліпеня 2021 года ў маляўнічым прыродным кутку каля в. Горы Краснапольскага раёна; заезд удзельнікаў да 9.00.
2. У конкурсе прымаюць удзел аматары-гарманісты на аснове пададзенай заяўкі.
3. Для конкурснай праграмы могуць быць прадстаўлены мелодыі бытавых беларускіх танцаў, мелодыі народных песень, найгрышы, імправізацыі пераважна мясцовага фальклорнага мастацтва і мясцовых традыцый.

4. Журы, у склад якога ўваходзяць кваліфікаваныя спецыялісты сферы культуры і мастацтва Краснапольскага раёна, ацэньвае канкурсантаў па наступных крытэрыях: выканальніцкае майстэрства, арыгінальнасць і самабытнасць выканання, захаванне мясцовых традыцый, сцэнічная культура.

5. Канкурсанты прымаюць удзел у народных касцюмаў.

6. Заезд удзельнікаў да месца правядзення конкурсу – да 9.00 гадзін.

7. Для ўдзелу ў конкурсе трэба падаць заяўку на ўдзел па форме (форма дадаецца) на электронны адрас kulturakrasn@tut.by. Дадатковую інфармацыю можна атрымаць па тэлефонах: 802238 71676 (метадыст Марчанка Валянціна Аляксандраўна); 80223871860 (дырэктар Падалякін Юрый Пятровіч). Заяўкі прымаюцца з 1 мая па 1 ліпеня.

IV. Падвядзенне вынікаў, узнагароджванне

1. Падвядзенне вынікаў конкурсу ажыццяўляе кампетэнтнае журы.

2. Ацэньваецца: сцэнічны вобраз, якасць, выразнасць і яскравасць выканальніцкага майстэрства, сувязь фальклорнага музычнага твору з мясцовасцю.

3. Узнагароджванне пераможцаў адбываецца ў час закрыцця фестывалю “Чары сівой даўніны”;

4. Пераможцам уручаюцца дыпломы 1-й, 2-й, 3-й ступені; астатнім удзельнікам – дыпломы ўдзельнікаў.

ЗАЯЎКА

да ўдзелу ў рэгіянальным конкурсе гарманістаў-аматараў
“Спявае гармонік”

1. Прозвішча, імя, імя па бацьку _____

2. Пасада (спецыяльнасць), установа _____

3. Назва твора _____

4. Тэлефон, электронны адрас _____